

Сціплае прыцягненне

«Еўрабачання»

Днямі Белтэлерадыйкампанія абвясціла аб старце рэспубліканскага конкурсу «Песня для Еўрабачання»...



Вашчука) у конкурсе. Арганізатары ж, як чакаецца, падчас сустрэчы паведамаць, калі будзе вызначаны канчатковы парадак выступлення ўсіх 37 удзельнікаў «Еўрабачання».

Дарчы, убацьчы на свае вочы конкурсы і ўласнае выступленне Тэа зможа яшчэ нехта з беларусаў. Дакладней, той, хто пераможа ў конкурсе кавер-версій песні «Sheesecake».

На конкурс запрашаюцца як таленавітыя беларускія падлеткі, так і замежнікі — пры ўмове іх пражывання ў Беларусі як мінімум 2,5 года.

«Заяўкі ад артыстаў і іх прадстаўнікоў трэба адпраўляць каштоўнымі бандэролямі на адрас: 220807, г. Мінск, вул. Макаёнка, 9, з паметкай «На рэспубліканскі конкурс «Песня для Еўрабачання»».

Для Беларусі, якая ўдзельнічае ў дзіцячым конкурсе з моманту яго заснавання ў 2003 годзе, гэтае творчае спаборніцтва складаецца, без перабольшвання, шчасліва.

Тым часам 15 сакавіка ў сталіцы «Еўрабачання-2014» Капенгагене адбудзецца сустрэча кіраўнікоў дэлегацый краін — удзельніц конкурсу.

Пад кантролем

Канфіскавалі рарытэтнага «француза»

Аўто маркі «Citroen 7C» 1936 года выпуску грамадзянін Французскай Рэспублікі ўвёз на тэрыторыю Беларусі яшчэ ў 2011 годзе.



Сімпацічны «Сітраен» чорна-крэмавага колеру, згодна з устаноўленымі правіламі, мог калісьці па нашых дарогах папрацаваць годзі пасля ўезду на тэрыторыю краіны.

Ганна ГАРУСОВІЧ

Хуткасць віншаванняў — 617 SMS за секунду

У Міжнародны жаночы дзень абаненты МТС віншавалі адно аднаго больш як 45 мільянаў разоў праз званкі і SMS.

Найбольшая колькасць SMS прыпала на ранішняе гадзіны — з 9.30 да 12.00. Плік актыўнасці зафіксавааны ў 11:05:51.

СЁННЯ

Table with weather data for the month of March, including sunrise and sunset times for various cities.



Вашчука) у конкурсе. Арганізатары ж, як чакаецца, падчас сустрэчы паведамаць, калі будзе вызначаны канчатковы парадак выступлення ўсіх 37 удзельнікаў «Еўрабачання».

Дарчы, убацьчы на свае вочы конкурсы і ўласнае выступленне Тэа зможа яшчэ нехта з беларусаў. Дакладней, той, хто пераможа ў конкурсе кавер-версій песні «Sheesecake».

Тым часам 15 сакавіка ў сталіцы «Еўрабачання-2014» Капенгагене адбудзецца сустрэча кіраўнікоў дэлегацый краін — удзельніц конкурсу.

У любой сферы, дзе з'яўляюцца гэтыя людзі, яны займаюць найвышэйшыя пазіцыі, таму што валодаюць здольнасцямі лідараў.

15 сакавіка

Яны могуць ураўнаважыць розныя бакі свайго характара, спалучаючы уяўленні і практыку, натхненне і зямную мітусню.

16 сакавіка

Здольны здрадзіць сваім каштоўнасцям дзеля цэльнагага месца пад сонейкам, пра што пазней будзе шкадаваць.

Любою, паважаную матулю і бабюлю Ганну Іосіфаўну НІКІФАРАВУ з г. Магілёва віншаванне з днём нараджэння.

Прымі нізкі паклон ад сына Анатоля. Тацяня, унучкі Настасі з г. Мінска.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень


АВЕН. Скарытайцеся сваім дарам пераканання для таго, каб залучыць наваколных да рэалізацыі ўласных задаткаў.

БЛІЗНЯТЫ. Тыдзень не самы спакойны, дзевяццаць выпраўляць на запашаныя за мінулыя дні памылкі.

РАК. Не ператамляйцеся на працы, усе праблемы ідуць ад неарганізаванасці, а канфлікты з партнёрамі здараюцца з-за дрэбязяў.

Салёныя агуркі, крабавыя палачкі, часнок, масліны, мякца лімона з сокам (2 ст. лыжкі) здрабніць пры дапамозе блендара ці мясарубкі да стану паштэту.

Здрабніце таблетку аспірыну, развадзіце вадой і пратрыце месца ўкусу камара. Усё пройдзе!



ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ


ПАКАШТУЙЦЕ!

Салата «Колца» Спартрэбіцца: 2 сярэднія велічыні морквы, 5 вараных яек, 150 г сыру цвёрдага, 100 г разынак, 100 г арэхай грэчкі, 1 зубок часнаку, 100 г маянэзу, 2 шт. ківі, соль на смак.



Абрамаем лімон з двух бакоў. З боку донца трэба зразаць кончык вельмі акуратна, толькі каб надаць лімону ўстойлівасць.

Салёныя агуркі, крабавыя палачкі, часнок, масліны, мякца лімона з сокам (2 ст. лыжкі) здрабніць пры дапамозе блендара ці мясарубкі да стану паштэту.



Здрабніце таблетку аспірыну, развадзіце вадой і пратрыце месца ўкусу камара. Усё пройдзе!

Сода ідэальна падыходзіць для чысткі зубоў, асабліва для іх абдбывання.

Вокны можна мыць папяровымі кававымі фільтрамі. Тады не будзе ніякіх разводаў.

РАПТАМ СПАТРЭБІЦА

Здрабніце таблетку аспірыну, развадзіце вадой і пратрыце месца ўкусу камара. Усё пройдзе!

САКРЭТЫ СТЫЛЮ

10 рэчаў, якія павінны быць у гардеробе кожнай сучаснай жанчыны:

- 1. Класічная чорная сукенка
2. Класічныя штаны
3. Блэйзер
4. Дзённая сукенка
5. Джынсы
6. Кашміровы светар (больш даступна па кошце альтэрнатыва — светар са змешаным ніткам: воўна з шоўкам)
7. Спадніца
8. Класічная белая блузка
9. Вяртанка па сезоне
10. Адна трэндавая рэч ці стыльная спартыўная

Стылісты лічць, што: трэба выбраць тую частку сваёй фігуры, якой вы ганарыцеся, і падбраць адзенне і аксэсуары, якія падкрэсліваюць яе;

калі вы любіце сукенкі, то пакайдце і купляйце толькі тыя, якія падыходзяць да любой пары вашага абутку;

што да верха (голь, блузкі, жакеты), то ў гардеробе павінны застацца толькі тыя рэчы, якія вы можаце насяць з любой спадніцай і любімымі штанами, што ў вас ёсць;

купляйце толькі тое, што трэба вашаму стылю, а не тое, што вам спадабалася на іншых жанчынах (у рэкламе, на манекане);

вы ніколі не павінны хаваць сваю талію. Любыя рэчы «без таліі» ў канчатковым выніку толькі зроква павялічваюць яе, а не маскіруюць. Адным з галоўных аксэсуараў павінен стаць рэмень, які дапаможа зрабіць пряталеннай любую адежду. Ён можа быць масіўным і шырокім ці тонкім і элігантным. У той жа час рэмень можа быць вельмі модным і нават смелым, тады звычайна кансерватыўны ўбор становіць стыльным і актуальным.

